

## Ці можна выкарыстоўваць былы ва ўжыванні ондулин паўторна

### Змест

- Як дэмантаваць ондулин
- Як насцілаць былы ва ўжыванні ондулин
- Герметызацыя невялікіх расколін і старых адтулін



Часам узнікаюць сітуацыі, калі патрабуецца дэмантаваць дахавы матэрыял, гатовы праслужыць яшчэ не адзін дзясятак гадоў. Такое здараецца падчас рэканструкцыі гаспадарчых пабудоў, пры пераносе іх на новае месца, і нават невялікі рамонт даху можа суправаджацца змяненнем дызайну і заменай дахавага пакрыцця.

Руплівы гаспадар ніколі не выкіне прыдатныя матэрыялы і абавязкова выкарыстоўвае іх паўторна. Былы ва ўжыванні ондулин можна выкарыстоўваць на новых надворных пабудовах, садовых альтанках або на даху лазні, але спачатку яго трэба правільна дэмантаваць.

### Як дэмантаваць ондулин

Разабраць пакрыццё не пашкодзіўшы ондулин складана, але цалкам рэальна. Як гэта зрабіць правільна нам распавялі вопытныя майстры:

1. Выконвайце дэмантаж дахавага пакрыцця ў халодныя дні або ў прахалодны час сутак, калі матэрыял не разагрэты на сонца і найбольш жорсткі.
2. Каб не пашкодзіць ондулин, падчас перамяшчэння па даху выкарыстоўвайце абутак з мяккай падэшвай і наступайце на грабяні хваль.
3. Дзякуючы кальцавой накаткой цвікі Ондулин трывала ўтрымліваюцца ў лачанні, і асноўная складанасць дэмантажу даху заключаецца ў іх выманні. Магчымыя два варыянты выдалення цвікоў - з дапамогай невялікі "балгаркі" або сталярнага малатка-гвоздодера з раздвоеным задком:
  - фірмовыя цвікі Ондулин маюць шырокую пластыкавую спаднічку, якая служыць пракладкай паміж галоўкай і дахавым матэрыялам. З аднаго або двух бакоў на ўзроўні спаднічкі зрабіце надрэз "балгаркай" і выдаліце галоўку цвіка. Пасля дэмантажу ондулина цвікі без галовак убіце ў лачанне.
  - для выдалення цвікоў абцугамі неабходна падрыхтаваць апору: гэта можа быць драўляны тронак ад рыдлёўкі дыяметра 38-40 мм або шырокая паласа фанеры таўшчынёй 10 мм.

Тронак ад рыдлёўкі ўкладваецца ў жолаб, а фанера размяшчаецца папярком хваляў ондулина такім чынам, каб забяспечыць максімальную плошчу апоры.

### Як насцілаць былы ва ўжыванні ондулин

Ацэніце стан лістоў. У залежнасці ад памераў пашкоджанняў дах насцілаецца звычайным чынам, або спосабам "чарапіца".

1. Пры наяўнасці доўгіх падоўжных расколін выдаліце пашкоджаныя хвалі. Калі расколіны і сколы невялікія, адрэжце пашкоджаную частку ліста папярком хваль. Выраўнуйце даўжыню лістоў па найменшай памеры.

2. Мантаж ондулина выконваецца па агульных правілах:

- кладка вядзецца з зацішнага боку, знізу ўверх;
- велічыні бакавых і кантавых нахлестов вызначаюцца ў адпаведнасці з вуглом нахілу пахілаў;
- лісты суседніх шэрагаў павінны мець Т-вобразныя стыкі;
- колькасць выкарыстоўваюцца цвікоў прапарцыйна плошчы ліста (для цэлага ліста неабходна 20 шт., для 3 / 4 ліста-15 шт., і т .д.).

## **Герметызацыя невялікіх расколін і старых адтулін**

Невялікія адтуліны ў месцах старога мацавання герметызуюцца з дапамогай галовак дахавых цвікоў падыходнага памеру:

- адрэжце верхнюю частку цвіка даўжынёй 15-20 мм;
- вырабіце на стрыжань і капялюшык цвіка бітумную масціку;
- устаўце цвік у адтуліну і шчыльна прыцісніце, каб масціка запоўніла ўсе шчыліны;
- дадаткова зачыніце капялюшык цвіка круглай латкай са стужкі Ондубанд аднатоннага або кантраснага колеру. Дыяметр латкі 5 гл.

Вялікія адтуліны старога мацавання герметызуюцца латкамі з кавалкаў ондулина і стужкі Ондубанд.

Невялікія расколіны раскрыжоўваюцца да V-вобразнай формы, прамазваюцца бітумнай масцікай і праклейваюцца ізаляцыйнай стужкай Ондубанд.